

# VIP PASSPORT SERVICES, INC.

2012 Louisiana Street  
Houston, Texas 77002  
713-659-8472 1-800-856-8472 Fax 713-659-3767  
Website: [www.vippassports.com](http://www.vippassports.com) Email: [vipinfo@vippassports.com](mailto:vipinfo@vippassports.com)



## WORK ORDER REQUEST FORM

### TRAVELER INFO

|                         |  |
|-------------------------|--|
| TRAVELER NAME           |  |
| TRAVELER DATE OF BIRTH  |  |
| DATE OF U.S. DEPARTURE  |  |
| DATE PASSPORT IS NEEDED |  |
| VIP FILE LOCATOR NUMBER |  |

**DON'T FORGET**  
TO FAX OR EMAIL  
YOUR DOCUMENTS TO  
OUR OFFICE FOR OUR  
COMPLIMENTARY  
PASSPORT/VISA  
PRE-CHECK!

### BILLING INFORMATION (CHECK BOX IF SAME AS SHIPPING)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CONTACT & COMPANY NAME             |  |
| ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP) |  |
| PHONE NUMBER                       |  |
| CELL NUMBER                        |  |
| FAX NUMBER                         |  |
| EMAIL                              |  |
| P.O. OR BILLING REF#:              |  |

### RETURN SHIPPING INFORMATION (CHECK BOX TO WAIVE SIGNATURE)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CONTACT & COMPANY NAME             |  |
| ADDRESS (STREET, CITY, STATE, ZIP) |  |
| PHONE NUMBER                       |  |
| CELL NUMBER                        |  |
| FAX NUMBER                         |  |
| EMAIL                              |  |

### METHOD OF PAYMENT

|                                      |  |  |          |
|--------------------------------------|--|--|----------|
| <input type="checkbox"/> CREDIT CARD | CARD NUMBER                              | EXP. DATE                              | CVV CODE |
| SIGNATURE OF CARD HOLDER             |  | AUTH. AMOUNT \$_____                   |          |
| <input type="checkbox"/> MONEY ORDER | <input type="checkbox"/> CASHIER'S CHECK | <input type="checkbox"/> COMPANY CHECK |          |

SPECIAL INSTRUCTIONS: \_\_\_\_\_

SPECIALIZING IN VISAS, PASSPORTS, DOCUMENT TRANSLATIONS & LEGALIZATIONS

# VIP PASSPORT SERVICES, INC.

2012 Louisiana Street  
Houston, Texas 77002  
713-659-8472 1-800-856-8472 Fax 713-659-3767  
Website: [www.vippassports.com](http://www.vippassports.com) Email: [vipinfo@vippassports.com](mailto:vipinfo@vippassports.com)



## BELARUS TOURIST VISA

U.S. PASSPORT HOLDER

### DOCUMENTS REQUIRED

PLEASE FORWARD THIS SHEET AND ALL THE REQUIREMENTS TO THE ADDRESS LISTED ABOVE

|                          |   |                      |        |
|--------------------------|---|----------------------|--------|
| VALID PASSPORT:          | 1 | APPLICATION (S):     | 1      |
| PASSPORT TYPE PHOTO (S): | 1 | TRAVEL ITINERARY:    | 1 COPY |
| INT'L MEDICAL INSURANCE: | 1 | OFFICIAL INVITATION: | 1      |

OTHER: SEE NEXT PAGES FOR MORE DETAILED INSTRUCTIONS.

### PROCESSING FEES

(PER APPLICANT)

VIP SERVICE FEE: (REGULAR PROCESS) \$95.00

CONSULATE FEE: (SEE NEXT PAGE) \_\_\_\_\_

MONEY ORDER: \$6.00

SPECIAL HANDLING FEE: (LESS THAN 5 DAY PROCESS) \_\_\_\_\_

OTHER FEES: \_\_\_\_\_

RETURN SHIPPING FEE: \_\_\_\_\_

TOTAL: (NO PERSONAL CHECKS PLEASE) \_\_\_\_\_

| RETURN SHIPPING FEES (SELECT ONE)                         |         |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> PRIORITY OVERNIGHT               | \$35.00 |
| <input type="checkbox"/> 2-DAY LETTER                     | \$27.50 |
| <input type="checkbox"/> 3-DAY LETTER                     | \$22.50 |
| <input type="checkbox"/> SATURDAY LETTER                  | \$49.00 |
| <input type="checkbox"/> 1 <sup>ST</sup> OVERNIGHT LETTER | \$85.00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| REGULAR PROCESS TIME:   | <b>5 TO 7 DAYS</b> |
| PLEASE MARK THE APPROPRIATE BOX IF YOU NEED VIP TO REQUEST TO HAVE THE VISA ISSUED IN LESS THAN 5 DAYS FROM THE DAY THAT WE SUBMIT YOUR APPLICATION (\$50.00 SPECIAL HANDLING). |                    |

COMMENTS: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

REVISED: 7-19-2018 JENN

# VIP PASSPORT SERVICES, INC.

2012 Louisiana Street  
Houston, Texas 77002  
713-659-8472 1-800-856-8472 Fax 713-659-3767  
Website: [www.vippassports.com](http://www.vippassports.com) Email: [vipinfo@vippassports.com](mailto:vipinfo@vippassports.com)



## **BELARUS TOURIST VISA**

PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING REQUIREMENTS

### 1.) **U.S. PASSPORT**

- MINIMUM OF 6 MONTHS REMAINING VALIDITY
- HAVE AT LEAST TWO (2) BLANK VISA PAGES

### 2.) **ONE (1) PASSPORT-TYPE PHOTOGRAPH** (45mm X 45mm)

### 3.) **ONE (1) COMPLETED APPLICATION** - THE FORM MUST BE FILLED OUT COMPLETELY, NO BLANK SPACES. IF A QUESTION DOES NOT APPLY, PLEASE TYPE "N/A". IF THE ANSWER IS NONE, WRITE "NONE".

### 4.) **PROOF OF INSURANCE** -PLEASE SUBMIT A LETTER, COPY OF THE POLICY OR A COPY OF THE INSURANCE CARD CONTAINING THE FOLLOWING INFORMATION:

- ADDRESS AND PHONE NUMBER OF INSURANCE COMPANY
- POLICY NUMBER AND FULL NAME OF POLICY HOLDER
- INSURANCE TERRITORIAL COVERAGE (SHOULD BE VALID IN BELARUS OR WORLDWIDE)
- INSURANCE TERM OF VALIDITY (SHOULD BE VALID THROUGH THE PERIOD OF TRAVEL OR TEMPORARY RESIDENCE IN BELARUS)
- AMOUNT OF EMERGENCY MEDICAL COVERAGE (SHOULD NOT BE LESS THAN 10,000 EUROS OR \$13,500 USD)

### 5.) **COPY OF THE INVITATION**

- MUST BE FROM A REGISTERED HOSTING ORGANIZATION
- IF THE APPLICANT DOES NOT ALREADY HAVE AN INVITATION, [CLICK HERE](#) TO BE DIRECTED TO A LIST OF AUTHORIZED AGENTS WHO CAN ASSIST IN OBTAINING THE NECESSARY INVITATION.

### 6.) **A COPY OF TRAVEL ITINERARY**

### 7.) **CONSULATE FEES**

| <b><u>CONSULATE FEES</u></b> |                           |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>NUMBER OF ENTRIES</b>     | <b>LENGTH OF VALIDITY</b> | <b>REGULAR CONSULATE FEE</b> | <b>RUSH CONSULATE FEE</b> |
| SINGLE                       | 90 DAYS                   | \$74.00                      | \$148.00                  |
| DOUBLE                       | 90 DAYS                   |                              |                           |
| MULTIPLE                     | 90 DAYS                   |                              |                           |
|                              | 1 YEAR                    |                              |                           |

**VALIDITY:** VISAS ARE ISSUED FOR THE EXACT DATES REQUESTED ON THE APPLICATION. PLEASE NOTE THAT THE VISA CANNOT BE CHANGED OR EXTENDED. IF YOUR TRAVEL PLANS CHANGED AFTER THE VISA HAS BEEN ISSUED, A NEW VISA WILL NEED TO BE APPLIED FOR.

REVISED 7-19-2018

**Specializing in Visas, Passports, Document Legalization and Translations**

|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|---|-------|---|--|---|--|--|--|--|--|-----|-------|-------|-------|------|--|--|--|---|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| 1. Прозвішча/Family name  |       | 4. Пол/Sex  |  | Фотаздымак/Photo  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 2. Імя/First name   |       | <input type="checkbox"/> мужчынскі/male   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Other names and (or) maiden name   |       | <input type="checkbox"/> жаночы/female  |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 5. Дата нараджэння/Date of birth  |       | 6. Месца нараджэння/Place of birth  |  | Службовыя адзнакі/<br>For official use  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>                                       |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     | day   | month | year  |      |  |  |  |   | краіна/country ..... горад/city .....<br>вобласць (раён)/region ..... |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| day   | month | year  |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Current citizenship(s)   |       |   |  | Дата звароту:   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously and indicate dates of the change |       |   |  | Падставы:   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 8. Тып пашпарта/Type of passport  |       | 9. Нумар пашпарта/Passport number   |  | <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> звычайны/ordinary<br><input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatic<br><input type="checkbox"/> службовы/official<br><input type="checkbox"/> іншы дакумент/other document:                                    |       | 10. Кім выдадзены/Issuing authority   |  | <input type="checkbox"/> візавае падтрымка  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       | 11. Дзе выдадзены/Place of issue  |  | <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  | <input type="checkbox"/> страхоўка  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  | <input type="checkbox"/> інтэр'ю  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       | 12. Дата выдачы/Date of issue   |  | Рашэнне по звароту:   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table> |  |   |  |  |  |  |  |     |       | day   | month | year |  |  |  |   |   | ад .....                          |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| day   | month | year  |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       | 13. Тэрмін дзеяння/Valid until  |  | <input type="checkbox"/> станюўчае  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table> |  |   |  |  |  |  |  |     |       | day   | month | year |  |  |  |   |   | <input type="checkbox"/> адмоўнае |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| day   | month | year  |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 14. Адрас сталага месца жыхарства/Permanent home address  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| краіна/country ..... вобласць(раён)/region .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| горад/city ..... вуліца/street .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| нумар дома/building number ..... нумар кватэры/apartment number .....   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| нумар тэлефона/phone number ..... e-mail .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 15. Месца працы і службовы адрас/Place of work and work address   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| прадпрыемства/company ..... пасада/position .....   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| краіна/country ..... вобласць (раён)/region .....   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| горад/city ..... вуліца/street .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| нумар дома/building number ..... нумар тэлефона/phone number .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 16. Катэгорыя візы/Category of visa   |       | 17. Тып візы/Type of visa   |  | 18. Колькасць уездаў/Number of entries  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> індывідуальная/individual<br><input type="checkbox"/> груповаая/group  |       | <input type="checkbox"/> транзітная/transit<br><input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/short-term<br><input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/long-term  |  | <input type="checkbox"/> аднаразовая/single<br><input type="checkbox"/> двухразовая/double<br><input type="checkbox"/> шматразовая/multiple |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 19. Тэрмін дзеяння візы/Term of visa validity   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| з/from  |       | на/until  |  | на тэрмін знаходжання/<br>for a term of stay  |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table>                                       |       |   |  |   |  |  |  |  |  | day | month | year  |       |      |  |  |  | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>day</td><td>month</td><td colspan="2">year</td><td colspan="4"></td> </tr> </table> |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  | day | month | year |  |  |  |  |  | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">days</td> </tr> </table> |  |  |  |  | days |  |  |  |
|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| day   | month | year  |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| day   | month | year  |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
|   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| days  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Name of inviting organisation or person   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Address of inviting organization or person  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| вобласць (раён)/region ..... горад/city .....   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| вуліца/street ..... нумар дома/building number .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| нумар кватэры/apartment number ..... нумар тэлефона/phone number .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| нумар факса/fax number ..... e-mail .....   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Address of stay in Belarus   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| вобласць(раён)/region ..... горад/city .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| вуліца/street ..... нумар дома/building number .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| нумар кватэры/apartment number ..... гасцініца/hotel .....  |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |
| 23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit   |       |   |  |   |  |  |  |  |  |     |       |       |       |      |  |  |  |   |   |                                   |  |  |  |  |  |  |  |     |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |

|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
|--|----------------|--|--|------|--|------|--|--|-----|-----|-------|-------|------|------|--|---|
| <b>24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Have you ever been to the Republic of Belarus</b><br><input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но<br>калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit<br>з/from ..... па/till ..... дзе/where ..... мэта візіту/purpose of visit .....   |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Previous stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay</b><br>1) з/from ..... па/until .....    4) з/from ..... па/until .....    агульны тэрмін часовага знаходжання/<br>the aggregate term of temporary stay<br>2) з/from ..... па/until .....    5) з/from ..... па/until .....<br>3) з/from ..... па/until .....    6) з/from ..... па/until ..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: center;">days</td></tr></table>  |                |  |  |      |  | days |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| days   |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Have your Belarusian visa request been ever refused or your visa was cancelled</b><br><input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но<br>калі так, вызначце дату/if yes, specify the date .....   |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus</b><br><input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но<br>калі так, вызначце калі/if yes, specify when ..... і дзе/and where .....<br>Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Positive answer will not necessarily affect negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Have you ever been deported from any country</b><br><input type="checkbox"/> так/yes <input type="checkbox"/> не/но<br>калі так, вызначце калі/if yes, specify when ..... і з якой краіны/and from which country .....   |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus</b>   |                | <b>30. Маршрут руху/Itinerary</b>  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/Means available for stay in the Republic of Belarus</b><br><input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/cash <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bank cheques<br><input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit cards <input type="checkbox"/> зваротны білет/return ticket<br><input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/travel cheques <input type="checkbox"/> пражыванне/accommodation   |                | <b>32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Medical insurance information</b><br>страховая арганізацыя/insurance company .....<br>страховы поліс/insurance policy: нумар/number .....<br>сапраўдны з/valid from ..... па/until .....   |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>33. Сямейнае становішча/Marital status</b><br><input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/married <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/single <input type="checkbox"/> разведзены(а)/divorced <input type="checkbox"/> удавец (удава)/widow(er)   |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse's family name</b>   |                | <b>35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Spouse's last name by birth</b>   |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse's first and other names</b>   |                | <b>37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Spouse's citizenship(s)</b>   |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's date of birth</b><br><table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">day</td><td colspan="2" style="text-align: center;">month</td><td colspan="3" style="text-align: center;">year</td></tr></table>   |                |  |  |      |  |      |  |  | day |     | month |       | year |      |  | <b>39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Spouse's place of birth</b><br>краіна/country ..... горад/city .....<br>вобласць (раён)/region ..... |
|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| day  |                | month  |  | year |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце таблицу/If you are accompanied by children and they are included in your passport fill in the table below</b>   |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| Прозвішча/Family name  | Імя/First Name | Дата і месца нараджэння/Date and place of birth  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>41. Дэкларацыя/Declaration</b><br>Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./<br>I declare that information in this application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the territory of the Republic of Belarus before my visa expires. |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| <b>42. Асабісты подпіс/Signature</b>   |                | <b>43. Дата падпісання/Date of signature</b><br><table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">day</td><td colspan="2" style="text-align: center;">month</td><td colspan="3" style="text-align: center;">year</td></tr></table> |  |      |  |      |  |  |     | day |       | month |      | year |  |   |
|  |                |  |  |      |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |
| day  |                | month  |  | year |  |      |  |  |     |     |       |       |      |      |  |   |